

**ТЭМА:  
МЕТАЛУРГІЯ І  
МАШЫНАБУДАВАННЕ**

## Металургія


– гэта галіна цяжкай прамысловасці, якая спецыялізуецца на спалучэнні металаў з руд і іншых рэчываў, на змяненні хімічнага складу, структуры і якасці металічных сплаваў.

Галоўная мэта металургіі як галіны гаспадаркі нашай краіны – абслугоўванне машынабудаўнічай прамысловасці.


A worker in a dark environment is surrounded by a dense shower of bright orange sparks from a grinding wheel. The sparks are falling from the top, creating a thick curtain of light. The worker is wearing a dark cap and is partially visible on the right side of the frame. The background is dark, with some structural elements visible.

# ЧОРНАЯ МЕТАЛУРГІЯ

Спецыялізуецца на вытворчасці сталі з металалому, на вытворчасці пракату, металічнага корду, цвівоў, дроту і іншых металічных вырабаў.



Сыравінай для прадпрыемстваў з'яўляецца чыгунныя і сталёвыя нарыхтоўкі, мясцовы і прывазны маталалом.



# РУП “Беларускі металургічны завод”

Вырабляе больш за **80%** агульнага аб’ёму прадукцыі чорнай металургіі краіны.

Яго праэктная магутнасць складае каля **700 тыс. тон у год**, у тым ліку 500 тыс. тон праката і 200 тыс. тон літых нарыхтовак.

# РУП “Беларускі металургічны завод”



# Магілёўскі металургічны завод





# Рэчыцкі метызны завод



# КАЛЯРОВАЯ МЕТАЛУРГІЯ

Адсутнічае буйная каляровая  
прамысловасць.

На асобных невялікіх прадпрыемствах  
ажыццяўляецца перапрацоўка лома.

# Мінскі завод другаснай перапрацоўкі каляровых металаў



board.com


[www.myboard.com.ua](http://www.myboard.com.ua)

# Малдзечанскі завод парашковай металургіі



ООО «АВК Пресс» Полтавский завод по



A close-up photograph of intricate golden mechanical gears and components, likely from a watch movement or a precision instrument. The lighting is warm, highlighting the metallic texture and the complex arrangement of the parts.

**МАШЫНАБУДАЎНІЦТВА** - галіна цяжкай прамысловасці, якая вырабляе розныя машыны, прылады, прыборы, а таксама прадметы спажывання і прадукцыю абароннага прызначэння

У дзяржаўнай уласнасці знаходзіцца 7,5% прадпрыемстваў і вытворчасцей і 55,7% аб'ёму прамысловай вытворчасці прадукцыі.

САЦЫЯЛЬНЫ  
КОМПЛЕКС

АГРАПРАМЫСЛОВЫ  
КОМПЛЕКС

ПАЛІУНА-  
ЭНЕРГЕТЫЧНЫ  
КОМПЛЕКС

МАШЫНАБУДАЎНІЧЫ  
КОМПЛЕКС


КОМПЛЕКС ГАЛІН  
ПА ВЫТВОРЧАСЦІ  
КАНСТРУКЦЫЙНЫХ  
МАТЭРЫЯЛАЎ

БУДАЎНІЧЫ  
КОМПЛЕКС

ТРАНСПАРТНЫ  
КОМПЛЕКС

СУВЯЗІ ПА  
ПАЛІВУ, ЭНЭРГІІ І  
МАТЭРЫЯЛАХ

СУВЯЗІ ПА  
РАТОВАЙ  
ПРАДУКЦЫІ





**АЎТАМАБІЛЕБУДАЎНИЦТВА**

# Мінскі аўтамабільны завод





# Мінскі завод калёсных цягачоў



# БелАЗ (г. Жодіна)



# Магілёўскі аўтамабільны завод ім. Кірава (МаАЗ)




# Завод “Нёман” (Ліда)



# “Белкамунмаш”



08 12:52



**ТРАКТАРНАЕ І  
СЕЛЬСКАГА СПАДАРЧАЕ  
МАШЫНАБУДАВАННЕ**

МТЗ



МИНСК

тел 8(1037529)664-72-72



# “Гомсельмаш”







# “Лідсельмаш”




A detailed close-up photograph of a mechanical watch movement, showcasing intricate brass gears, levers, and fine-tuning screws. The lighting is warm, highlighting the metallic textures and the precision of the craftsmanship.

# СТАНКАБУДАВАННЕ






**ПРИБОРАБУДАВАННЕ,  
РАДЫЁТЭХНІЧНАЯ І  
ЭЛЕКТРОННАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ**



# “Gefest”





**Д/З**

**§ 43-44**

**Пытанні пасля параграфу**

**У друкаваных сшытках:**

**зад. 6 (да канца), зад. 7**